



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ



ПРАГРАМА

III Міжнароднага кангрэса гісторыкаў Беларусі

ГІСТАРЫЧНАЯ НАВУКА НА ПЕРАЛОМЕ ЭПОХ: ДЫЯЛОГ З ЧАСАМ (да 80-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)

Мінск, 15 – 16 кастрычніка 2009 г.



Мінск 2009

АРГКАМІТЭТ

III Міжнароднага кангрэса гісторыкаў Беларусі

«ГІСТАРЫЧНАЯ НАВУКА НА ПЕРАЛОМЕ ЭПОХ: ДЫЯЛОГ З ЧАСАМ (да 80-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)»

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (старшыня аргкамітэта);

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

Жылінскі Марат Генадзьевіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч – загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (кіраўнік сакратарыята);

Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч – лабарант I катэгорыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (сакратар аргкамітэта);

Анофранка Наталія Васільеўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

Забайскі Мікалай Міхайлавіч – дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка, доктар гістарычных навук, прафесар (член аргкамітэта);

Зенчанка Сяргей Валянцінавіч – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

Касцюк Міхаіл Паўлавіч – акадэмік НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (член аргкамітэта);

Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч – прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук (член аргкамітэта);

Літвін Аляксей Міхайлавіч – загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (член аргкамітэта);

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук (член аргкамітэта);

Мазец Валянцін Генрыхавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Малашонак Ганна Сяргееўна – вядучы спецыяліст Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

Мытнік Святлана Уладзіміраўна – галоўны бухгалтар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

Несцяровіч Мікалай Барысавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (член аргкамітэта);

Нічыпаровіч Станіслаў Антонавіч – намеснік дырэктара выдавецкага дома «Беларуская навука» (член аргкамітэта);

Новік Наталія Яўгенаўна – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Норык Вольга Анатольеўна – памочнік дырэктара па кадрах Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

Унучак Андрэй Уладзіміравіч – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (член аргкамітэта);

Ходзін Сяргей Мікалаевіч – дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

Яноўская Валянціна Васільеўна – загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта).

Парадак працы кангрэса

15 кастрычніка 2009 г.

- 9:00 – 9:55 Прыбышчце і рэгістрацыя ўдзельнікаў кангрэса
- 10:00 – 13:00 Адкрышчце кангрэса. Урачыстасць з нагоды 80-гадовага юбілея Інстытута гісторыі
- 13:00 – 14:00 Абед
- 14:00 – 17:00 Пленарнае пасяджэнне

16 кастрычніка 2009 г.

- 9:00 – 11:00 Работа па секцыях
- 11:00 – 11:30 Перапынак
- 11:30 – 13:00 Працяг працы секцый
- 13:00 – 14:00 Абед
- 14:00 – 15:30 Працяг працы секцый
- 15:30 – 16:30 Завяршэнне кангрэса
- 16:30 – 18:00 Наведванне Музея гісторыі НАН Беларусі і археалагічнай навукова-музейнай экспазіцыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі
- 18:00 Ад'езд удзельнікаў

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Вялікая канферэнц-зала Нацыянальнай акадэміі
навуک Беларусі, пр. Незалежнасці, 66)

Адкрыццё кангрэса

Акадэмік-сакратар Аددзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар *Аляксандр Аляксандравіч Каваленя*.

Прывітальнае слова Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктара эканамічных навук, прафесара, члена-карэспандэнта НАН Беларусі *Міхаіла Уладзіміравіча Мясніковіча*.

Прывітальнае слова ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Прывітальнае слова ад Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь.

Прывітальнае слова ад Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Прывітальнае слова ад Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

Прывітальнае слова Старшыні Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь, доктара тэхнічных навук, прафесара *Ігара Вітальевіча Войтава*.

Прывітальнае слова Старшыні Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, доктара фізіка-матэматычных навук, прафесара, члена-карэспандэнта НАН Беларусі *Анатоля Аляксандравіча Афанасьева*.

Прывітальнае слова дырэктара Дэпартамента па архівах і справаходству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, кандыдата гістарычных навук *Уладзіміра Іванавіча Адамушкі*.

Прывітальнае слова старшыні Навуковай рады Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук, кіраўніка аддзела эдытарства, члена-карэспандэнта Варшаўскага навуковага таварыства, доктара гістарычных навук, прафесара *Анджэя Рахубы*.

Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута ўсеагульнай гісторыі Расійскай акадэміі навук,

доктара гістарычных навук, прафесара *Ірыны Генадзьеўны Канавалавай*.

Прывітальнае слова намесніка дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны, доктара гістарычных навук, прафесара *Генадзя Уладзіміравіча Борака*.

Прывітальнае слова вучонага сакратара гістарычнага факультэта Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава, кандыдата гістарычных навук, дацэнта *Аксаны Вячаславаўны Салапавай*.

Прывітальнае слова Старшыні савета нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы Масквы», заслужанага дзеяча навукі Расійскай Федэрацыі, лаўрэата прэміі Урада Расійскай Федэрацыі ў галіне адукацыі, доктара псіхалагічных навук, прафесара *Сяргея Львовіча Кандыбовіча*.

Прывітальныя словы ад арганізацыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і ўстаноў адукацыі Рэспублікі Беларусь.

ВЫСТУПЛЕННІ З ДАКЛАДАМІ

(рэгламент 25 хвілін)

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік-сакратар АДДЗьялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Тэма даклада: *«Гістарычная навука Беларусі на пераломе эпох: выклік часу».*

Коновалова Ирина Геннадьевна – доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук.

Тема доклада: *«Источниковедение и специальные исторические дисциплины в Институте всеобщей истории РАН».*

Левко Ольга Николаевна – доктор исторических наук, заведующая центром истории доиндустриального общества Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Белорусская археология в современной научно-образовательной и культурной сфере».*

Касцюк Міхаіл Паўлавіч – доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Вопыт стварэння ў Інстытуце гісторыі абагульняючых калектыўных прац».*

Солопова Оксана Вячеславовна – кандидат исторических наук, доцент, учёный секретарь исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Тема доклада: *«Белорусы Москвы: этнокультурные процессы в конце XX – начале XXI в.»*

Ходин Сергей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Исторический факультет БГУ и Институт истории НАН Беларуси: этапы сотрудничества».*

ВЫСТУПЛЕННІ ПА СЕКЦЫЯХ

(рэгламент 10 хвілін)

Секцыя 1

АРХЕАЛОГІЯ І АНТРАПАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 223)

Сустаршыні секцыі:

Ляўко Вольга Мікалаеўна – доктар гістарычных навук, загадчык цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэгака Лідзія Іванаўна – доктар медыцынскіх навук, прафесар, загадчык аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Дук Дзяніс Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі Полацкага дзяржаўнага універсітэта.

Сакратар секцыі:

Клімаў Марат Васільевіч – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Бункевич Наталья Станіславаўна – аспірант Інстытута іскусствavedенія, этнаграфіі і фольклора ім. К. Крапівы НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Изучение краниоскопических дискретно-варьирующих признаков у восточных славян».*

Войтехович Андрей Вячеславович – маладшы навучны супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Погребения в храмах на территории Полоцкой земли».*

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Комплекснае даследаванне Глускага замка ў 1996–2008 гадах».*

Дернович Сергей Дмитриевич – маладшы навучны супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тема доклада: *«Ювелирные изделия на средневековых памятниках Белорусского Подвинья: проблемы историко-культурной интерпретации».*

Дубицкая Наталья Николаевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Изучение древностей I тысячелетия н. э. в Белорусском Поднепровье».*

Дук Дзяніс Уладзіміравіч – кандидат гiстарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры айчыннай і ўсеагульнай гiсторыі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Станаўленне сацыятапаграфічнай структуры левабярэжных пасадаў Полацка (XI – XVIII стст.)».*

Емяльянчык Вольга Антонаўна – старшы выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Даньня антрапалогіі як крыніца для рэканструкцыі этнічных і дэмаграфічных працэсаў на тэрыторыі Беларусі ў эпоху Сярэднявечча і Новага часу».*

Зяцц Юрий Афанасьевич – кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«О некоторых актуальных проблемах отечественной археологии и истории».*

Зуева Александра Владимировна – аспирант Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Поселения культуры шаровидных амфор на территории Беларуси».*

Ильютик Алла Владимировна – научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Керамический комплекс киевской культуры поселения Абидня».*

Иов Олег Вильгельмович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Итоги исследования древнерусского поселенческого комплекса в д. Юровичи в 2004 – 2009 гг.»*

Калечиц Елена Геннадьевна – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тэма доклада: *«Проблема первоначального заселения Беларуси (новые данные, перспективы изучения)».*

Калечыц Іна Леанідаўна – старшы выкладчык Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма доклада: *«Да праблемы даследавання эпіграфікі Беларусі X – XIV стст.»*

Кенько Павел Михайлович – младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тэма доклада: *«Городище у д. Витуничи VII в. до н. э. – XI в. н. э.»*

Клімаў Марат Васільевіч – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Да пытання аб тыпах сярэднявечных паселішчаў Полацкага Падзвіння».*

Кокорина Юлия Георгиевна – кандидат исторических наук, методист Российского государственного гуманитарного университета.

Тэма доклада: *«Энциклопедия «Археология і нумізматыка Беларусі» как этап в развитии науки восточнославянских стран».*

Кошман Вадзім Іванавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Археалагічны нагляд у гістарычным цэнтры г. Мінска ў 2007 – 2009 гг.»*

Лакіза Вадзім Леанідавіч – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Археалагічныя даследаванні першабытных помнікаў у зонах новабудоўляў на тэрыторыі Беларусі ў XXI ст.: значэнне і перспектывы».*

Левко Ольга Николаевна – доктор исторических наук, заведующая центром истории доиндустриального общества Института истории НАН Беларуси.

Тэма доклада: *«Древний Друцк. Начальные этапы истории».*

Лысенко Пётр Федорович – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тэма доклада: *«Археологические исследования городов южной Беларуси (1960 – 2009 гг.)».*

Медведев Александр Михайлович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом археологии средневекового периода Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Раскопки на территории исторического центра Минска в 2007 – 2009 годах».*

Разлуцкая Анжела Анатольевна – младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«История археозоологии в Беларуси».*

Рассадзін Сяргей Яўгенавіч – доктор гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Адкрыццё рэштак храма ў былым горадзе Казіміры».*

Тегако Лидия Ивановна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделом антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Актуальные проблемы антропологии».*

Ткачѳв Олег Юрьевич – магистр исторических наук, младший научный сотрудник Гродненского государственного историко-археологического музея.

Тема доклада: *«История изучения неолита юго-западной Беларуси».*

Ткачѳва Мария Ивановна – магистр исторических наук, младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«К истории изучения памятников днепро-днепровской культуры в Белорусском Предполесье».*

Харитонович Зоя Анатольевна – младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Особенности керамического комплекса городищ Центральной Беларуси».*

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Гісторыя даследавання тарфянікавых паселішчаў каменнага-бронзавага веку Паўночнай Беларусі».*

Штыхаў Георгій Васільевіч – доктор гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Найбольш старажытныя гарады Полацкай зямлі: праблема іх паходжання».*

Язэпенка Ігар Мікалаевіч – кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара навуковых археалагічных фондаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Храналогія і перыядызацыя неалітычных культур Беларусі».*

Дыскусія

Секцыя 2

АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ (XIII – ПАЧАТАК XX СТ.)

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 213)

Сустаршыні секцыі:

Забайскі Мікалай Міхайлавіч – доктар гістарычных навук, прафесар, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Бандарэнка Канстанцін Міхайлавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, рэктар Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова.

Яноўская Валянціна Васільеўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сакратар секцыі:

Унучак Андрэй Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Алексашина Галіна Вячаславаўна – асістэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Тэма доклада: *«Наемныя работнікі гарадоў Беларусі ў ўмовах фарміравання рынку труда (канец XIX – пачаток XX в.)».*

Алексейчикова Наталія Николаевна – старшы прафесар Могілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова.
Тэма доклада: *«Насілле ў сям'ях беларускіх горожан у XVI – XVIII вв.»*

Астрога Валянціна Міхайлаўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта.
Тэма доклада: *«Прававыя асновы дзейнасці навучальных устаноў Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.»*

Барко Андрэй Іванавіч – кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.
Тэма доклада: *«Палітыка ваяводскай адміністрацыі ў Заходняй Беларусі (1921 – 1939 гг.)».*

Белазаровіч Віктар Аляксандравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Тэма даклада: *«Нацыянальная гістарычная канцэпцыя на старонках «Нашай Нівы»».*

Воробьев Александр Александрович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой восточнославянской и российской истории Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.

Тема доклада: *«Беларусь в планах антибольшевистской коалиции политических партий в конце 1917 – начале 1918 г.»*

Восович Сергей Михайлович – кандидат исторических наук, доцент Брестского государственного технического университета.

Тема доклада: *«Культурно-просветительская деятельность православных братств Беларуси в 1861 – 1914 гг.»*

Галубовіч Віталь Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Асоба манарха ў асвятленні беларускай гістарыяграфіі (на прыкладзе прадстаўнікоў дынастыі Ваза)».*

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Сацыяльна-эканамічная гісторыя Беларусі XVI – XVIII стст. у працах даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі».*

Грузицкий Юрий Леонтьевич – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного экономического университета.

Тема доклада: *«Ипотечная задолженность помещиков Беларуси казенным российским банкам».*

Дзярновіч Алег Іванавіч – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Русь» і «Літва» як канцэпты беларускай гістарыяграфіі».*

Дмитрачков Пётр Фролович – кандидат исторических наук, профессор Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.

Тема доклада: *«О некоторых аспектах борьбы за сохранение Православной Церкви на землях Речи Посполитой после Брестской унии (конец XVI – первая половина XVII в.)».*

Доўнар Аляксандр Барысавіч – кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара крыніцазнаўства і архаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Самакіраванне горада Слуцка ў другой палове XVI ст.»*

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«План фінансаў» М. Спяранскага».*

Забаўскі Мікалай Міхайлавіч – доктар гістарычных навук, прафесар, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: *«Ліберальны перыядычны друк у Беларусі ў міжрэвалюцыйны перыяд (1906 – 1917 гг.)».*

Кірыленка Віталь Віктаравіч – аспірант Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.

Тэма даклада: *«Да пытання пра сутнасць расійскай аграрнай палітыкі на Беларусі ў апошняй чвэрці XVIII – першай трэці XIX ст.»*

Кобрын Міхаіл Уладзіміравіч – выкладчык Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Беларускі нацыянальны рух падчас польска-савецкай вайны 1919 – 1920 гг.»*

Козляков Владимир Егорович – доктар історических наук, профессор Белорусского государственного технологического университета.

Тэма даклада: *«Терроризм в Беларуси и России (конец XIX – 20-е годы XX в.): некоторые вопросы историографии».*

Ляховіч Ларыса Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Тэма даклада: *«Еўрапейскі абсалютызм і дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай у расійскай гістарыяграфіі новай гісторыі (канцэпцыя М. І. Карэева)».*

Мартынюк Алексей Викторович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой историко-культурного наследия Беларуси Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы.

Тэма даклада: *«История Великого княжества Литовского в миниатюрах Лицевого летописного свода XVI века».*

Мярчук Вольга Мікалаеўна – аспірант Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Эміграцыя насельніцтва з Заходняй Беларусі ў краіны Паўднёвай Амерыкі (1921 – 1939 гг.)».*

Новік Наталія Евгеньевна – кандыдат гістарычных навук, доцент, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Этапы развіцця прафесійнага адукацыі ў Беларусі (XIX – пачаток XX в.)».*

Пілецкі Віктар Аляксандравіч – доктар гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры айчыннай і сусветнай гісторыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: *«Асоба Вайдэлы ў канфлікце паміж Ягайлам і Кейстутам (80-я гады XIV ст.)».*

Савіч Аляксандр Аляксандравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Праблема дзяржаўнай прыналежнасці Віленічыны і стварэнне КПЗБ».*

Самусік Андрэй Фёдаравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Гістарычная навука на беларускіх землях у XVIII ст.: агульны ўзровень і напрамкі развіцця».*

Сташкевіч Ніколай Стефанавіч – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Октябрьская революция: социальные и политические итоги».*

Темушев Степан Николаевич – кандыдат гістарычных навук, доцент Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«К предысторыі фарміравання нагава-данніцкай сістэмы Древней Руси».*

Унучак Андрэй Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Заходнерусізм» і «краёвасць» у беларускай гісторыі пачатку XX ст.: гістарыяграфічны аспект».*

Філатава Алена Мікалаеўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі; **Анофранка Наталія Васільеўна** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Этнакультурнае ўзаемадзеянне славян. Канец XVIII – пачатак XX ст.: гістарыяграфія праблемы».*

Фірыновіч Алена Эдвардаўна – аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Паўстанне 1863 – 1864 гг. у навуковых даследаваннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі: на справядочых матэрыялах Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі».*

Цымбал Аляксандр Георгіевіч – кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Да пытання аб становішчы Праваслаўнай Царквы ў Заходняй Беларусі (1921 – 1939 гг.)».*

Яноўская Валянціна Васільеўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Даследаванне праблем гісторыі Беларусі XIX ст. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі».*

Дыскусія

Секцыя 3
СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ Ў
БССР І РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

Падсекцыя № 1

(Актавая зала Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
вул. Акадэмічная 1, чацвёрты паверх)

Сустаршыні падсекцыі:

Карэў Дзмітрый Уладзіміравіч – доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры эканамічнай тэорыі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Карзенка Георгій Уладзіміравіч – доктар гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела сацыяльна-эканамічнай гісторыі, навукі і культуры Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Кузьменка Уладзімір Іванавіч – доктар гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сакратар падсекцыі:

Казлова Святлана Леанідаўна – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Агееў Аляксандр Рыгоровіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова.
Тэма даклада: *«Вобразы партызан і паліцэйскіх ва ўспамінах жыхароў Шклоўскага і Магілёўскага раёнаў».*

Бамбешка Іванна Іванаўна – старшы выкладчык, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта інфармацыйна-дакументальных камунікацый Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Тэма даклада: *«Тэматыка гісторыка-краязнаўчых даследаванняў у БССР у 1920-я гг.»*

Барабаш Наталья Вікторовна – лаборант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма доклада: *«Миграция сельского населения после Великой Отечественной войны (1946 – 1965 гг.)».*

Богуш Евгений Васильевич – аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма доклада: *«Деятельность сторонников «Демократической платформы в КПСС» в период становления независимости Республики Беларусь».*

Бубноў Аляксандр Валянцінавіч – настаўнік гісторыі сярэдняй школы г. п. Краснасельскі Ваўкавыскага раёна.

Тэма даклада: *«Беларуская савецкая гістарыяграфія як каштоўная і недаацэненая крыніца для даследавання дзейнасці нацыянальнага руху ў міжваенны час на тэрыторыі Заходняй Беларусі».*

Бузун Дмитрий Николаевич – заведуючы ўчебнай лабораторыяй гісторыі беларускай нацыянальнай культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; **Ходін Сергей Николаевич** – кандыдат гістарычных навук, доцент, декан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Дэмаграфічная структура сельскага насельніцтва Беларусі па даным перапісу 1926 года».*

Волчок Геннадий Игнатьевич – кандыдат гістарычных навук, прафесар Могілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Кулешова.

Тэма даклада: *«Оборонительные бои на территории Могилёвской области летом 1941 г.»*

Вялікі Анатолий Фёдаравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: *«Станаўленне і развіццё беларуска-польскага прыгранічнага супрацоўніцтва ў другой палове 50-х гадоў XX ст.»*

Гарбуль Пётр Иванович – кандыдат гістарычных навук, доцент Брэстскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Первый генеральный план развития города Бреста: жилищный аспект».*

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Цэнзурная практыка ў галіне радыёвяшчання ў БССР у 1930-я гады»*

Гуленко Владимир Иванович – кандыдат гістарычных навук, доцент Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага ўніверсітэта імя А. Д. Сахарова.

Тэма даклада: *«Движение сопротивления и межнациональные отношения в Беларуси 1939 – 1953 гг.»*

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Навуковая дзейнасць Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў 2006 – 2009 гг.»*

Дмитрук Ирина Павловна – аспірант Інстытута історыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Государственная система патриотического воспитания учащейся и студенческой молодежи в Республике Беларусь (1991 – 2000 гг.)».*

Дубовик Александр Константинович – кандыдат історыі, доцэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Историография истории профсоюзов Беларуси».*

Дубовик Елена Александровна – студэнт Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: *«Историография истории становления социального партнёрства в Беларуси».*

Жилинский Марат Геннадьевич – кандыдат історыі, доцэнт, учыны сакратарь Інстытута історыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Выполнение Институтом истории НАН Беларуси Государственной комплексной программы научных исследований «История белорусской нации, государственности и культуры» в 2006 – 2009 гг.»*

Жук Виталий Николаевич – історык.

Тэма даклада: *«Система охраны советской государственной границы в БССР (1921 – 1939 гг.): актуальность исследования».*

Здановіч Уладзімір Васільевіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Аднаўленчыя працэсы ў Беларусі 1943 – 1945 гг. у ацэнках айчынай гістарыяграфіі».*

Земляков Леонид Евгеньевич – доктар палітычных навук, прафесар, заведуючы аддзелам новай історыі Рэспублікі Беларусь Інстытута історыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Светскость как один из важнейших принципов правового государства в Республике Беларусь».*

Зенькович Юлия Вячеславовна – навучны супрацоўнік Інстытута історыі НАН Беларусі.

Тема доклада: *«Развитие технических и естественных наук в БССР (1955 – 1970 гг.): организационный аспект».*

Злотников Анатолий Геннадьевич – кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории кооперации Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.

Тема доклада: *«Прошлое и настоящее демографической науки Беларуси».*

Иоффе Эммануил Григорьевич – доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: *«К вопросу об эвакуации населения Беларуси в 1941 г.»*

Казлова Святлана Леанідаўна – кандидат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Каланізацыйныя планы нацысцкіх акупацыйных улад і іх ажыццяўленне на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1941 – 1944 гг.)».*

Карев Дмитрий Владимирович – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической истории Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Белорусская и украинская историография и формирование исторического сознания белорусов и украинцев 1918 – 1945 гг. (состояние и перспективы разработки проблемы)».*

Кахановіскі Аляксандр Генадзьевіч – кандидат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Сацыяльныя змены ў беларускім грамадстве ў другой палове XIX – пачатку XX ст.: стан і перспектывы вывучэння».*

Корзенко Георгий Владимирович – доктор исторических наук, доцент, заведующий отделом социально-экономической истории, науки и культуры Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Современная историческая наука Беларуси».*

Косович Александр Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент, декан факультета социально-педагогических технологий Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: *«Историография проблемы антигерманского сопротивления в отечественных исследованиях».*

Крэнъ Іван Платонавіч – кандидат гістарычных навук, прафесар Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Тэма даклада: *«Вывучэнне гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў заходнім рэгіёне Беларусі ў XIX – XXI стагоддзях».*

Крывацэй Дзмітрый Антонавіч – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Музеі Беларусі ў перыяд трансфармацыі».*

Кузнецов Игорь Николаевич – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета.

Тэма даклада: *«Репрессивная политика советской власти в Беларуси (1930 – 1940-е гг.): проблемы изучения».*

Кузьменко Владимир Иванович – доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Актуальные проблемы социальной истории Беларуси периода Великой Отечественной войны».*

Кушнер Васіль Фёдаравіч – кандыдат гістарычных навук, галоўны рэдактар «Беларускага гістарычнага часопіса».

Тэма даклада: *«Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі на старонках «Беларускага гістарычнага часопіса».*

Дыскусія

Секцыя 3

СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ Ў БССР І РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

Падсекцыя № 2

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 207)

Сустаршыні падсекцыі:

Лабынцаў Юрый Андрэявіч – доктар філалагічных навук, прафесар, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута славяназнаўства Расійскай акадэміі навук, акадэмік Дзяржаўнай акадэміі славянскай культуры.

Саракавік Іван Аляксандравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Траццяк Сяргей Аляксандравіч – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Сакратар падсекцыі:

Мазец Валянцін Генрыхавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Лабынцев Юрий Андреевич – доктар філолагічных навук, прафесар, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута славянаведання Расійскай акадэміі навук, акадэмік Государственной акадэміі славянскай культуры.

Тэма доклада: *«История белорусского национального движения в современных польских исследованиях».*

Лайша Ирина Владимировна – аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма доклада: *«Культурная политика и изобразительное искусство в Беларуси в 20-х гг. XX века».*

Ладыеў Уладзімір Фёдаравіч – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Тэма доклада: *«Проблема ўз'яднання беларускай нацыі. 1939 г.»*

Лугачёва Татьяна Алексеевна – кандыдат гістарычных навук, доцэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Тэма доклада: *«Деятельность Международной организации помощи революционерам Западной Беларуси в борьбе за ликвидацию концлагеря в Берёзе Картузской».*

Лукашоў Андрэй Аляксеявіч – аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Да праблемы перыядызацыі партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941 – 1944 гг.)».*

Мазец Валянцін Генрыхавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Супярэчнасці нацыянальна-дзяржаўнай палітыкі ў БССР (60 – 80-я гг. XX ст.)».*

Марозава Святлана Валянцінаўна – доктар гістарычных навук, прафесар загадчык кафедры гісторыі Беларусі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Тэма доклада: *«Гродзенская школа гісторыкаў: да пытання аб крытэрыях нацыянальнай гістарычнай школы».*

Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч – доктар гістарычных навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Працэсы дэсталінізацыі ў беларускім грамадстве (1956 – 1970 гг.)».*

Новікаў Сяргей Яўгенавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і беларусазнаўства Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

Тэма доклада: *«Новыя падыходы да гісторыі абароны Магілёва летам 1941 г.»*

Павлова Елена Яковлевна – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Тэма доклада: *«Личный состав партизанских формирований Беларуси в документах Национального архива Республики Беларусь».*

Пурышева Наталья Михайловна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории и культуры Беларуси Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.

Тэма доклада: *«Становление системы художественной культуры БССР в 20-е годы XX века: идейно-политический аспект».*

Савчук Татьяна Петровна – аспірант Брестскаго государственного университета имени А. С. Пушкина.

Тема доклада: *«Материалы по проблеме мемориализации событий Великой Отечественной войны на территории Беларуси в фондах НАРБ».*

Сакович Виктор Савельевич – кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Аграрная политика в Беларуси в 80-е годы XX – начале XXI в.: история и современность».*

Саракавік Іван Аляксандравіч – кандидат гiстарычных навук, дацэнт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Тэма даклада: *«Органы ўнутраных спраў: арганізацыя і дзейнасць у заходніх рэгіёнах Беларусі (1939 – 1941 гг.)».*

Скалабан Виталий Владимирович – кандидат исторических наук, заведующий отделом публикации документов Национального архива Республики Беларусь; **Токарев Николай Владимирович** – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Организация исторических исследований в Институте белорусской культуры».*

Смолякова Екатерина Викторовна – аспирант Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Государственное регулирование делопроизводства в БССР в 1920-е гг.»*

Соловьянов Андрей Петрович – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Деятельность государственных органов по борьбе с беспризорностью в БССР в 1920-е годы».*

Сосна Уладзімір Аркадзевіч – кандидат гiстарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Крыніцзнаўчыя магчымасці даследавання палітычнай гісторыі беларускага сялянства зыходу феадальнай эпохі».*

Старовойтов Михаил Иванович – кандидат исторических наук, доцент, докторант Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Этносоциокультурные процессы в белорусско-российско-украинском пограничье (1920 – 1930-е годы)».*

Сумко Алена Вячаславаўна – кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Дзяржаўная палітыка ў кнігавыдавецкай справе БССР (1920-я гг.)».*

Тиханович Алла Сергеевна – маладшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Благотворительная и духовно-просветительская деятельность протестантских религиозных организаций».*

Трацяк Сяргей Аляксандравіч – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Развіццё народнай гаспадаркі Усходняй і Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 гг.: параўнальны аналіз».*

Трубчык Алена Генадзьеўна – аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Адлюстраванне стану школьнай адукацыі на тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны на старонках беларускамоўных перыядычных выданняў 1919 – 1921 гг.»*

Харламова Ольга Николаевна – магістр палітычных навук, старшы прэпадаравальнік Міжнароднага гуманітарна-эканамічнага інстытута.

Тэма даклада: *«Региональное развитие и местная повестка в Республике Беларусь».*

Шаўчук Ігар Іванавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Крыніцы па гісторыі арганізацыі гуманітарных навук у Беларусі (1920 – 1930-я гады)».*

Ширко Людмила Фёдоровна – настаўніца гісторыі сярэдняй школы № 15 г. Барановічы.

Тэма даклада: *«История белорусской культуры: научные исследования и кадровый потенциал (1991 – 2005 гг.)».*

Щавинская Лариса Леонидовна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута славяназнаўства Расійскай акадэміі навук.

Тэма даклада: *«Белорусское национальное движение на страницах «Энциклопедии истории Беларуси».*

Дыскусія

Секцыя 4

УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ І ПЫТАННІ МІЖНАРОДНАГА СУПРАЦОЎНІЦТВА

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 203)

Сустаршыні секцыі:

Літвін Аляксей Міхайлавіч – доктар гістарычных навук прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тугай Уладзімір Васільевіч – доктар гістарычных навук прафесар, загадчык кафедры гісторыі старажытных цывілізацый і Сярэднявечча Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Барысенка Уладзімір Васільевіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан гістарычнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова.

Сакратар падсекцыі:

Глеб Марына Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных навук, загадчык Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі.

Александрович Елена Александровна – маладшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма доклада: *«Исследование проблем сотрудничества Республики Беларусь со странами СНГ: достижения и перспективы».*

Белявский Александр Михайлович – кандыдат гістарычных навук, доцэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма доклада: *«Роль движения «Молодая Ирландия» в формировании ирландского национализма».*

Беляев Михаил Петрович – кандыдат гістарычных навук, сакратар Сабрання прадстаўніцтваў Шатурскага раёна (Московская обл.).

Тэма доклада: *«Франко-трансильванские отношения в период подготовки условий Вестфальского мира 1648 г.»*

Беспалов Сергей Валерьевич – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута навуковай інфармацыі па агульных праблемах гісторыі і сацыяльнай гісторыі РАН.

Тема доклада: *«Проблемы социально-экономической модернизации Российской империи конца XIX – начала XX века в современной западной историографии».*

Борисенко Владимир Васильевич – кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.

Тема доклада: *«Некоторые проблемы этноконфессиональных отношений на Балканском полуострове в XVI – XVII вв. в современной историографии».*

Воронкова Ирина Юрьевна – научный сотрудник Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Белорусы в локальных войнах и военных конфликтах (1920 – 1930-е гг.)».*

Глеб Марина Владимировна – кандидат исторических наук, заведующая Центральным научным архивом НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Республика Беларусь в региональных европейских объединениях: направления изучения».*

Гончаренко Кирилл Дмитриевич – лаборант I категории Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Геополитическая ситуация в Европе и Северная война в 1700 – 1721 гг.»*

Довгялло Михаил Степанович – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Первое правительство «земледельцев» в Европе и его реформы».*

Жолудов Михаил Валентинович – кандидат исторических наук, доцент Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

Тема доклада: *«Британская дипломатия и польское восстание 1830 – 1831 годов».*

Канапацкий Мустаф Борисович – кандидат философских наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: *«К проблеме парламентаризма в трансформирующемся обществе».*

Каркин Юрий Владимирович – аспирант Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Третья Македонская война (171 – 168 гг. до н.э.)».*

Кошалеў Міхаіл Клаўдзевіч – кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Развіццё даследаванняў па ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносінах у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі».*

Крывічаніна Кацярына Аляксандраўна – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС (1991 – 2000 гг.)».*

Літвін Аляксей Міхайлавіч – доктар гістарычных навук прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Войны і ваенныя канфлікты другой паловы XX ст. і ўдзел у іх грамадзян Беларусі».*

Носова Александра Александровна – магістр, лаборант учебно-методического кабинета Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тэма даклада: *«Основные направления деятельности советских органов по репатриации граждан СССР из Германии 1944 – 1953 гг.»*

Олонин Сергей Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета.

Тэма даклада: *«Деятельность Турецкого исторического общества».*

Острога Виктор Александрович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой таможенного дела Белорусского государственного университета.

Тэма даклада: *«Изучение проблем всеобщей истории в Институте белорусской культуры (1925 – 1928 гг.)».*

Пристапа Наталья Николаевна – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тэма даклада: *«Концепция «национального социализма» Чехословацкой национально-социалистической партии (30 – 40-е годы XX в.): историографический обзор проблемы».*

Русакович Андрей Владимирович – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета.

Тэма даклада: *«Особенности торгово-экономических связей между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Германия в условиях мирового финансово-экономического кризиса».*

Самосюк Татьяна Валерьевна – кандидат исторических наук, методист Республиканского института высшей школы.

Тема доклада: *«Французская историография Восточной Европы в XX в.»*

Старичёнок Валентин Васильевич – преподаватель Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: *«Эволюция внешней политики США в 1990-е гг. в оценке американского общественного мнения.»*

Тугай Владимир Васильевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории древних цивилизаций и Средневековья Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: *«Германский этнос в истории Беларуси XIV – XX вв.»*

Чикалова Ирина Ромуальдовна – доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: *«История зарубежных стран на истфаке БГПУ.»*

Ярмусик Эдмунд Станиславович – кандидат исторических наук, доцент, декан Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Римско-католическая Церковь и проблемы войны и мира.»*

Дыскусія

Секцыя 5

АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ МЕТАДАЛОГІ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ І ГІСТАРЫЧНАЙ АДУКАЦЫІ

(Вялікая канферэнц-зала Нацыянальнай акадэміі
наук Беларусі, пр. Незалежнасці, 66)

Сустаршыні секцыі:

Лявонцьева Таццяна Генадзьеўна – доктар гістарычных навук, прафесар, дэкан гістарычнага факультэта Цвярскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Мініцкі Мікалай Іосіфавіч – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Сідарцоў Уладзімір Нічыпаравіч – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Сакратар падсекцыі:

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі

Балыкіна Елена Николаевна – старшій преподаватель Белорусского государственного университета.

Тэма доклада: *«Инновации высшего исторического образования на основе информационно-коммуникационных технологий».*

Барыс Сымон Вікенцьевіч – рэдактар «Беларускага гістарычнага часопіса».

Тэма даклада: *«Дакаральныя і велічальныя песні на традыцыйным беларускім вяселлі».*

Бязлепкін Яраслаў Пятровіч – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Гісторыя паўсядзённасці: Pro et Contra».*

Бяспалая Марыя Аркадзьеўна – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Тэма даклада: *«Гістарычная навука і выкладанне гісторыі: праблемы ўзаемаадносін з пазіцыі выкладчыка».*

Васюк Геннадий Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, начальник учебного отдела Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Современные проблемы школьного и вузовского исторического образования в Беларуси».*

Габрусь Тамара Віктараўна – доктар мастацтвазнаўства, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Ахова архітэктурнай спадчыны і акампанемент сацыяльнай гісторыі».*

Груша Аляксандр Іванавіч – кандыдат гістарычных навук загодчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Ад «памяці на душы» да дакумента: да праблемы аб шляхах узнікнення пісьмовага акта».*

Добреневская Анна Івановна – заслуженный работник образования Республики Беларусь, методист высшей категории Академии последипломного образования.

Тема доклада: *«Многомерное представление гуманитарного знания».*

Елинская Марина Михайловна – кандидат исторических наук, главный специалист Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

Тема доклада: *«Современная белорусская геральдика: теория и практика».*

Иокелло Альберт Игоревич – младший научный сотрудник Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Микроистория и метод микроанализа в российской историографии».*

Козловская Наталья Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, начальник управления воспитательной работы с молодежью Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Использование Интернет-ресурсов по всеобщей истории при организации самостоятельной работы студентов».*

Корзун Михаил Семёнович – доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Диалектический метод в исследовании религии и судьбы Цицероном».*

Красук Уладзімір Фёдаравіч – кандыдат філасофскіх навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Тэма даклада: *«Гістарычны кантэкст: дынаміка выяўлення».*

Кривопалова Наталья Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного аэрокосмического университета.

Тема доклада: *«Роль изучения истории в системе высшего профессионального образования в России».*

Латышева Виктория Александровна – кандидат исторических наук, преподаватель Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Проблема синтеза в исторической науке».*

Леонтьева Татьяна Геннадьевна – доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Тверского государственного университета.

Тема доклада: *«Парадоксальное» источниковедение: к вопросу о формировании направления».*

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова.

Тэма даклада: *«Заходнеруская гістарыяграфічная традыцыя і яе ўплыў на фарміраванне беларускага гістарычнага наратыву».*

Марозаў Сяргей Паўлавіч – аспірант Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Тэма даклада: *«Ідэя адраджэння Вялікага княства Літоўскага ў кантэксте тэорыі сацыякультурнай траўмы».*

Мелешко Елена Ивановна – кандидат исторических наук, доцент Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Современная отечественная новоистика: становление и проблемы развития».*

Миницкий Николай Иосифович – доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: *«Концепты современной гуманитарной методологии и их роль в конструировании исторического знания».*

Неверова Зоя Александровна – кандидат исторических наук, доцент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.

Тема доклада: *«Методологические проблемы в курсе отечественной истории».*

Нечухрин Александр Николаевич – доктор исторических наук, профессор Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Развитие методологических и историографических исследований в ГрГУ им. Я. Купалы».*

Панов Сергей Вениаминович – кандидат педагогических наук, доцент Республиканского института высшей школы.

Тема доклада: *«Концептуальные подходы к модернизации исторического образования».*

Папко Вольга Мікалаеўна – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Музеефікацыя паліўнічай залы ў Нясвіжскім замку».*

Потоцкий Ярослав Николаевич – учитель истории гимназии № 2 г. Барановичи.

Тема доклада: *«Состояние и перспективы исторической эпистемологии как саморазвивающейся системы».*

Рьер Яков Григорьевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.

Тема доклада: *«Цивилизации: к истории формирования».*

Савков Алексей Александрович – аспирант Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Метод исторического прогнозирования как научное наследие Н. А. Рожкова».*

Сидорцов Владимир Никифорович – доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Верификация научного исследования».*

Смехович Николай Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, заведующий центром истории индустриального общества Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Теоретико-методологическая база белорусской историографии: достижения и проблемы (1991 – 2008 гг.)».*

Смирнов Владимир Васильевич – преподаватель Гомельского государственного технического университета имени П. У. Сухого.

Тема доклада: *«Методология использования категорий «исторический опыт» и «урок истории» в научном исследовании».*

Соколова Марианна Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент, докторант Института истории НАН Беларуси.

Тема доклада: *«Междисциплинарные подходы к изучению истории общественных движений».*

Сороко Светлана Михайловна – кандидат филологических наук, доцент Полоцкого государственного университета.

Тема доклада: *«К проблемам методологии исследования истории белорусской культуры: познающий субъект на переломе эпох».*

Сукова Людмила Александровна – аспирант Республиканского института высшей школы.

Тема доклада: *«Проблема реформирования исторического образования в Польше».*

Сурга Елена Николаевна – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: *«Методология исследований. История повседневности: проблемы и задачи (на примере европейского Средневековья)».*

Токарев Василий Алексеевич, кандидат юридических наук, ассистент Самарского государственного университета.

Тема доклада: *«Историческое событие в философии французского Просвещения».*

Токць Сяргей Міхайлавіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Тэма даклада: *«Мікрагістарычныя даследаванні ў беларускай гістарыяграфіі: стан і перспектывы развіцця».*

Храмцова Флюра Ибрагимовна – кандидат педагогических наук, доцент Академии последипломного образования.

Тема доклада: *«Исторические аспекты гендерного фактора молодежной политики в Республике Беларусь».*

Цемушаў Віктар Мікалаевіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Гістарычныя атласы і стан развіцця сучаснай гістарычнай геаграфіі Беларусі».*

Цобкало Андрей Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Тема доклада: *«Современные информационные технологии как способ информатизации исторического образования».*

Шаланда Аляксей Іванавіч – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Перыядызацыя гісторыі геральдыкі Беларусі».*

Шарков Анатолий Васильевич – доктор исторических наук, профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь.

Тема доклада: *«Новые направления исторического анализа: история преступлений и наказаний».*

Дыскусія

**ЗАПРАШАЕМ ПРИНЯТЬ УДЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ
АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІі НАВУК БЕЛАРУСІ ў 2009 ГОДЗЕ**

Международная научно-практическая конференция «Учение В. И. Вернадского о ноосфере и социально-экономическое развитие Беларуси». 22–23 октября, Институт экономики НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-24-43. Факс.: 284-07-16.

Международная научная конференция «Информационно-образовательные и воспитательные стратегии современного общества: национальный и глобальный контекст». 10–13 ноября 2009 г. Институт философии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-63. Факс.: 284-29-25.

Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 80-годдзю з дня ўтварэння Інстытута мовы і літаратуры імя Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі «Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі». 23–24 лістапада 2009 г. Інстытут мовы і літаратуры імя Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тэл./факс: (017) 284-18-85.

Международная научно-практическая конференция «Социальное знание и белорусское общество: к 20-летию институционализации белорусской социологии». 3–4 декабря. Институт социологии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-65. Факс.: 284-29-28.

**ХРАНАЛОГІЯ НАЙВАЖНЕЙШЫХ ПАДЗЕЙ
ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»
У 2009 ГОДЗЕ**

22 студзеня нам. дырэктара па навуковай рабоце В. В. Даніловіч узнагароджаны Ганаровай Граматай НАН Беларусі «за комплекснае даследаванне дзейнасці маладзёжных арганізацый Заходняй Беларусі, выяўленне ролі беларускай моладзі ў сацыяльна-эканамічным і грамадска-палітычным жыцці ў 20 – 30-я гады ХХ стагоддзя».

23 студзеня Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 47 дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. А. Каваленя ўведзены ў склад Прэзідыума НАН Беларусі.

Студзень сумесна з Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Белкартаграфія» дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Дэпартаментам па архівам і справаходству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь выдадзены «Вялікі гістарычны атлас Беларусі». У 3-х т. Т. 1. – Мінск: Белкартаграфія, 2009. – 248 с.

Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы вучоных Інстытута:

Галенчанка, Г. Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVII ст. / Г. Я. Галенчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2008 г. – 458 с.;

Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: ХХ стагоддзе / М. П. Касцюк і інш.; рэдкал.: А. А. Каваленя і інш.; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 615 с.

5 лютага рашэннем Бюро Прэзідыума НАН Беларусі № 10 дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. А. Каваленя прызначаны Акадэмікам-сакратаром аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі.

12 лютага адбыўся Вучоны савет Інстытута, на якім былі абмеркаваны дасягненні ў выкананні ДКПНД «Гісторыя і культура» за 2008 г.

24 лютага адбыўся пашыраны Вучоны савет ДКПНД «Гісторыя і культура», на якім былі заслуханы справаздачы

сувыканаўцаў ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2008 г.

Люты лаўрэатамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за 2008 г. сталі намеснік дырэктара па навуковай рабоце к.г.н., дацэнт В. В. Даніловіч і н.с. аддзела археалогіі перыяду сярэднявечча к.г.н. В. І. Кошман.

Люты Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы вучоных Інстытута:

Крывашэй, Д. А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 г.) / Д. А. Крывашэй. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 198 с.;

Трацяк, С. А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. / С.А.Трацяк. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 208 с.;

Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2007). У 3 ч. Ч. І. Каменны і бронзавыя вякі / склад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 135 с.

23–24 красавіка сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзены ІІІ Міжнародныя Гальшанскія чытанні «Замкі і сядзібы Ашмяншчыны». З удзелам прадстаўнікоў Інстытута гісторыі ў в. Баруны быў адкрыты мемарыяльны знак на месцы гібелі ў гады Першай сусветнай вайны экіпажа бамбардыроўшчыка № 16 «Ілля Мурамец».

Красавік лаўрэатам персанальнай надбаўкі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў навуцы стаў заг. аддзелам археалогіі першабытнага грамадства к.г.н. В. Л. Лакіза.

7 мая адбылася арганізаваная Інстытутам гісторыі сумесна з УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка», камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, Мінскім гарадскім інстытутам адукацыі, ГУА «Гімназія № 174 г. Мінска» міжнародная канферэнцыя «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в исторической памяти белорусского народа», у рамках навуковага мерапрыемства прайшоў «круглы стол» педагогаў г. Мінска з аўтарамі вучэбнага дапаможніка «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» на тэму «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в исторической памяти белорусского народа».

7 мая ў Інстытуце прайшоў урачысты сход калектыва і канцэрт для ветэранаў вайны і працы, прысвечаныя 64-годдзю перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

14 мая ў Інстытуце прайшоў круглы стол «Война. Народ. Победа», прысвечаны 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

15 мая адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2008 году (к 225-летию со дня рождения Зариана Даленги-Ходаковского)».

27 мая адбылося Бюро Прэзідыума НАН Беларусі, на якім былі заслуханы вынікі выканання ДКПНД «Гісторыя і культура» за 2008 год і 1 квартал 2009 года.

17–18 мая адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антропологическая наука: теория, практика, перспектива».

25–26 чэрвеня сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускім грамадскім аб'яднаннем ветэранаў, Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941–1944 годах», прысвечаная 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

4–5 верасня адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі», прысвечаная 510-годдзю атрымання Менскам Магдэбургскага права.

17–19 верасня сумесна з Кіраўніцтвам справамi Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай камісіяй Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКО, Нацыянальным паркам «Белавежская пушча», Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Белавежская пушча: гісторыя, прырода, турызм» прысвечаная 600-годдзю ўстанаўлення запаведнасці Белавежскай пушчы (в. Камянюкі).

24 верасня адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі».

29–30 верасня адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя «Актуальныя праблемы вывучэння ранняй гісторыі славян».

Верасень Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы вучоных Інстытута:

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі...». Верасень 1939 г. – 1956 г.: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 1. Верасень 1939 г. – 1941 г. / склад.: У. І. Адамушка, В. В. Даніловіч, М. Г. Жылінскі, А. А. Каваленя і інш. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 340 с.;

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі...». Верасень 1939 г. – 1956 г.: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 2. Ліпень 1944 г. – 1956 г. / склад.: У. І. Адамушка, В. В. Даніловіч, М. Г. Жылінскі, А. А. Каваленя і інш. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – 340 с.

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006 – 2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя), заданне «05» – «Станаўленне і развіццё беларускай дзяржаўнасці ў геапалітычных працэсах XIX – XX стст.» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт М. У. Смяховіч).

**ВЫДАННІ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»**



Отпечатано в РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука»
Заказ № 478. тыраж 362